

Зарэка муни зму. — 1990. — № 10 краевіка

ПОМНІКІ ГІСТОРЫ  
І КУЛЬТУРЫ

У ШАРАШОВЕ на вуліцы Савецкай узвышаеца званіца, якая прыцягвае ўвагу кожнага, хто тут праходзіць. Збудаваная з дрэва, без адзінага цвіка, яна стаіць тут без малога 200 год. Сведкай многіх гістарычных падзеяў была яна. Званіца стаяла ўжо тады, калі ў ваколіцах Шарашова паўстанцы славутага Касцюшкі вялі няроўны бой з экспланіянісцкімі рускімі атрадамі. Абмінулі званіцу, як і царкву, што побач была, і нашэсце Напалеона, і пажары першай, а потым і другой сусветных войнаў.

Прачысценская царква, таксама драўляная, стаяла побач са званіцай. Узведзена была раней званіцы, у 1760 годзе. На вялікі жаль, гэты цікавейшы помнік беларускай архітэктуры XVIII стагоддзя быў знішчаны. Царкву, якая магла бы яшчэ многія гады служыць веруючым і прыцягваць ўвагу турыстаў, разбурылі, перавезлі ў Пружаны і збудавалі дом. Сёння можна толькі здзіўляцца, як мы, беларусы, бяздумна стаімся да сваёй

## Есць званіца у Шарашове

гісторыі, да таго, што створана і збудавана на шымі продкамі. І той будынак службы быту, які высіцца на месцы царквы, — гэта нямы дакор нашаму гістарычнаму бяспамяцству.

Цудам уцалела званіца і адзіны зvon на ёй. Усё гэта мае сёняння вялікую гістарычную каштоўнасць.

Цікаласць, і нават значную, мае надпіс над дзвірами званіцы, выразаны невядомым будаўніком у дзень завяршэння работы. Прыводжу яго даслоўна: „Roku 1799 mca lula dnia 27”.

Адсюль вынікае, што збудаванне званіцы завершана 27 ліпеня 1799 года. Надпіс зроблены лацініцай. Слова „рок” (год) і сёняння бытую ў многіх гаворках Беларусі. Што ж датычыць назвы месяца, то ў тагачаснай афіцыйнай беларускай мове быў распаўсюджаны назвы месяцаў, запазычаныя ў лацінскай мове. Толькі недзе ў пачатку нашага стагоддзя ўводзіц-

ца паступова ў афіцыйную мову ўласна-беларускія назвы.

І яшчэ на адзін раздум наводзіць надпіс: царква і званіца былі ўніяцкімі. А ўніяцтва, як вядома, у XVIII стагоддзі было пануючай рэлігій на Беларусі. Каб пацвердзіць гэта, варта спаслацца на Ф.Энгельса, які сцвярджаў, што ўніяты на Беларусі складалі 80 працэнтаў насельніцтва, а праваслаўныя — толькі 6,5 працэнта (Ф.Энгельс „Знешняя политика рускага царызму”).

З 1795 года, калі ўсія тэрыторыі Беларусі была далучана да царскай Расці, разам з русіфікацыяй насаджалася праваслаўе. Яшчэ пры Кацярыне II на Слуцкім епархіяльным саборы адданы ёй уладыка Віктар Садкоўскі пагражаяў ўніяцкім святарам: „Я вас скараню, знішчу, што б 1 языка не было вашага праклітага літоўскага і вас саміх; я вас у ссылкі парассылаю альбо ў салдаты прададваю, а сваіх з-за

кардону (читай, з Расці — І.З.) панаважу”.

Далей — болей. Уніяцкія цэрквы сілаю пачалі пераводзіцца ў праваслаўныя. А затым і сама ўніяцтва было забаронена. Ак сведчаць гісторыкі, у пачатку другой паловы XIX стагоддзя ўніяцтва на Беларусі фактычна перастала існаваць.

Шарашоўская званіца занесена ў „Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі”, знаходзіцца пад аховай дзяржавы.

Аднак стан ле выклікае заклапочанасць. Першы ярус страхі, пакрыты гонтай, прагніў. Толькі якая прыкрывала гонту, прыйшла ў нягоднасць. Страха працякае. Тэрмінова трэба рамантаваць страху, хоць нанава пакрыць толлю.

Хвалюе і далейшы лёс званіцы. Адзін з варыянтаў — адрастайтыраваць ле на тым месцы, дзе яна знаходзіцца. А можа ёсць сэнс перанесці ле на тэрыторыю царквы? Хацелася б начуць, што пра гэта скажуць жыхары Шарашова. Ім самім трэба рашаць, як быць са званіцай.

І. ЗДАНОВІЧ,  
наставнік.